

Анатоль Вярцінскі

# Песня пра хлеб

Вершы і паэма

Дзяржаўнае выдавецтва БССР  
Рэдакцыя мастацкай літаратуры  
Мінск 1962

Анатоль Вярцінскі нарадзіўся ў 1931 г. у вёсцы Дзямешкава, Лепельскага раёна, Віцебскай вобласці.

Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1956 г.) супрацоўнічаў у розных раённых газетах рэспублікі.

Друкавацца пачаў у студэнцкія гады. Вершы А. Вярцінскага змяшчаліся ў часопісах «Маладосць», «Работніца і сялянка», у газете «Чырвоная змена».

«Песня пра хлеб» — першая кніжка паэта. Яе складаюць лірычныя вершы аб працоўных буднях нашага сучасніка, простага савецкага чалавека, і невялічная паэма.

## ПЕСНЯ ПРА ХЛЕБ Паэма

1

Кружыцца ў скверы кляновае лісце.  
Як быццам шукае яно сабе выйсце,  
Як быццам не можа ніяк змірыцца,  
Што будзе мець справу яно з зямліцай,—  
На сонцы не будзе больш красавацца,  
На ветры не будзе больш хвалявацца.  
Кружыцца першае лісце кляновае.  
Стайць у скверы ціш вераснёвая.  
А ўверсе — воблачка, над скверам сінь...  
Вітаю цябе, мой сладкі верасень!  
Ты той ж а ясны, ледзь-ледзь засмужаны,  
Ты той жа вясёлы, ледзь-ледзь засмучаны.  
Цябе з тваёй кожнаю прыкметаю  
Я добра помню, добра ведаю.  
Дзяцінства ніхто не забудзе ніколі.  
А ты быў мне лепшым сябрам па школе.  
Хіба не ты, прыветны і сонечны,  
Ранкам якраз такім, як сённяшні,  
Для нас адчыняў усе дзвёры школьнія,  
Будзіў званкамі ціш навакольную.  
І нечым яшчэ ты запомніўся, верасень.  
Ці то цішынёй на аэраным беразе,  
Ці спелай антонаўкай ды аекомінай,  
Ці, можа, водарам хлебным з коміна?  
Такую прыкмету не забудзеш,  
Як школьні званок, яе помніць будзеш.

Ціш вераснёвая як нельга лепей  
Напомніць аб тым, аб бацькоўскім, хлебе.  
Напомніць лісце вось тэта кляновае,  
Што кружыць, шукае месца новае.  
Яно не можа не напомніць,  
Сэрца ўспамінам не напоўніць.

2

Кружыцца ў скверы кляновае лісце,  
Якое збіраў я пад хлеб калісцы  
(Парой замянялі яго і аерам).  
І толькі прайду я асеннім скверам,  
Зноў буду думаць аб колішнім хлебе.  
Аб хлебе, што рос не ў алтайскім стэпе,  
Не ў слáўных краях тых, на землях цалінных,  
А вырашчан што на сутлінках ды глінах,  
На ніве, дзе ведаю кожны камень,  
Маймі бацькамі ды землякамі.  
Аб хлебе я думаю самым звычайнýм,  
Які нават жалі сярпом, не камбайнам,  
Які з поля везлі калéсным ходам,  
Які малацилі з конным прыводам,  
Які потым чысцілі арфай ля клеци,  
Якога цярпліва чакалі мы, дзечі.  
Здаваўся тады ён лепшай ядою,  
Калі яго есці з соллю й вадою.  
Нас дзед падахвочваў:  
«Хлеб, соль і вада —  
Вось маладзецкая яда».

3

Тады нам святочным караваем  
Здаваўся хлеб новага ураджая.  
Мроўся нам ён, хлеб гэты новы,  
І ў першым завялым лістку кляновым,  
І ў шэпце даспелага калосся,  
І ў скрыпе нагруженых жытам калёсаў,  
І ў гуле раскацтым малатарні,  
І ў першых дажынках брыгады ударнай,  
І ў нейкай мелодыі мажорнай,  
Што мельнік насвістваў, пускаючы журны.  
Яны, згладаўшыся па евежаму зерню,  
З бурчаннем яго паглыналі бязмерна.  
І мельнік, белай мукой запарошаны,  
Не гнаў ад сябе нас, гасцей няпрошаных.  
Падміргваў нам весела:  
«Ходзіць чутка,  
Што хлеб каштаваць будзем новы хутка».

4

Хіба забудзеш калі гэты момант!..  
Ураз заціхае дзіцячы наш гоман.  
Стайць цішыня незвычайная ў хаце.  
Збіраемся дружна мы ўсе каля маці.  
Мы бачым адны толькі матчыны руки,  
Адны яе рукі, адны іх рухі.  
А маці з сваёй урачыстай усмешкай  
Нізка схіляецца над дзежкай  
(Над той, на якое сядзела нявестай).  
Яна расчынія хлебнае цеета.

Цеста мясіла яна кулакамі,  
Сцэнкі дзяясы абірала рукамі,  
Вады падлівала, мукі падсыпала.  
І нам было клопатай тут нямала.  
Былі мы ў мінуту гэтую рады  
Выканаць матчыны ўсе загады.  
Мы ёй памагалі рукаў закасваць,  
Муку падсыпаць па яе заказу.  
Хусцінку мы ёй папраўлялі ахвотна  
Ці лоб выціралі матчын потны.  
Было урачыста і ціха ў хаце —  
Хлеб з новага жыта ўчыняла маці.

5

Усё захавалі памяці нетры.  
Я водар рапшчыны чую ў паветры.  
Я столькі ўдыхаў коліс гэтага водару!..  
Хадзіла ў дзяжы рапшчына ходарам.  
Хадзіла-брадзіла хлебнае цеста.  
Было ў дзяжы яму, цесту, цесна.  
Яно шапацела, прасіла ходу,  
Хацела вырвацца на свабоду.  
Ды коўдра яго закрывала шчыльна,  
Сачыла яна за рапшчынау пільна.  
І вось, пащалтаўшыся аб нечым ціха,  
Яно знаходзіла ўсё-ткі выхад.  
Яно запаўняла тады ўсю хату  
Водарам хмельна-кілаватым.  
І ён пабіваў да самага рання  
Пах адцвітаўшых гваздзік і герані,

Якія раслі каля самага дома.  
П'яніў ён дзіцячу свядомасць,  
Спаць не даваў нам да паўночы.  
Калі ж мы, нарэшце, заплюшчвалі вочы,  
Нам сніліся казачныя караваі,  
Сніўся хлеб новага ураджаю.

6

Назаўтра мы ў лес сабіраліся рана,  
Выконвалі матчын наказ старанна.  
Яна напярэдадні нам казала:  
«Каб заўтра, дзецы, хлеб пёкся ўдала,  
Па лісце кляновае раніцай збегайце».  
Мы іншы раз прачыналіся б нехаця.  
А тут была справа іншага роду,—  
Яна абяцала ўзнагароду.  
І беглі мы з братам сцяжынкай роснай  
Туды, дзе шумелі клёны і сосны.  
Мы зналі да клёнаў шлях самы кароткі —  
Хадзілі да іх мы па сок салодкі.  
На самы узлесак выходзілі клёны.  
Любілі прастор яны сонечны, дзённы.  
Калі ж адчувалі дыханне слоты,  
Яны пакрываліся пазалотай.  
І падаў уніз пад яе цяжарам,  
На ранішнім сонцы успыхнуўшы жарам,  
Ліст за лістом. Аблітаў пайкругісжа...  
Мы іх на ляту лавілі дружна.  
Збіралі, нанізвалі іх у вязку,  
Пакуль не рабілася вязка важкай.

За гэткі гасцінেц шчодрым клёнам  
Мы ледзь не казалі «дзякую» з паклонам.  
Лісце ўручалі мы маці ўрачыста.  
«Дык гэта ж не лісце,  
а золата чыстасе!

На цэлую восень хопіць яго мне.  
Вы малайцы ў мяне сягоння.  
За справу такую даць вам трэба  
Першую лусту новага хлеба,—  
Казала маці, узняўшы звязак.  
А мы, свой выканаўшы абавязак,  
Сабой ганарыліся не на жарты,  
На меншых сясцёў глядзелі з пагардай.

7

Даўно не было ў нас з табой сустрэч,  
Старая, добрая руская печ!  
А трэба сустрэцца, пакуль не позна.  
Здарыцца, ведаеш, можа рознае.  
Ходзяць упартая пагалоскі,  
Што ты устарэла для новай вёскі,  
Што ты адъыла і формай і зместам,  
Што вельмі ўжо многа займаеш месца.  
Што скажам на тэта мы, руская печ?  
Факты, як кажуць, упартая рэч.  
Помніцца, хата была цеснаватай,  
Во ты сапраўды занімала паўхаты.  
Ты мэблі нідзе не ўступала ні пядзі,  
Кватэру трымала ў сваёй уладзе.  
Каптур узыышаўся твой аж пад столлю.

Шчыт занімаў ільвіную долю.  
Топка твая зіяла тунелем,  
Падпечак быў цэлым падзямеллем.  
Адным словам, печка, недарэмна  
Просяць цябе сисці з арэны.

8

I ўсё-ткі, калі гаварыць па шчырасці,  
Я рад, што было мне суджана вырасці  
У той жа хаціне, дзе ты ўладарыла,  
Дзе спраўна так грэла,  
пякла і скварыла.  
Дзякую за ўсе твае добрыя справы,  
За ўсе твае печывы,

твае стравы!  
Бог з імі, тваімі габарытамі,  
Толькі не будуць ніколі забытымі  
Дні, калі ў коміне выў дзіка вецер,  
А ты так умела гасцінна прывечіць.  
Ты нас акружала цяплом і ласкаю,  
Ціха расказвала казку за казкаю.  
Змаўкала, зноў чулася ветра гудзенне.  
На столі хісталіся прыщемак цені.  
Гасла свято замерзлых вокан.  
I ўсё перайначвалася навокал —  
Цені рабіліся парусамі,  
Героямі казачнымі — мы самі,  
I плыў аж за трыйдзеяць зямель  
Дзівосны наш печка-карабель.

І хлеб, які сёня я шчыра слаўлю,  
 Табе, печ, нямала ў заслугу стаўлю.  
 Была да яго ты прыналежная,  
 Ад печы тут многае залежала,  
 Ад поду яе, яе духу і жару,  
 Якія палі, не знаючы жалю,  
 Не знаючы жалю, ды знаючы меру,—  
 Служыла печ руская праўдай і верай...  
 Я жыва ўяўляю малюнак гэты.  
 Хлебніца чынна стаіць ля загнета.  
 Наведзен парадак належны ў печы,  
 Тміну — найлепшай з вясковых специй  
 Маці ў цеста ўжо замяшала.  
 Спрабуе, солі ў ім ці не мала.  
 З'яўляецца хлебная лапата,  
 Прылада з ручкай доўгай, гарбатай.  
 І вось рассцілае таропка маці  
 Лісце кляновае на лапаце.  
 На лісце сонечнае, узорнае  
 Кідае цеста жменяю спорнаю.  
 Яно нахадзілася ўволю,  
 Яно са сваёй змірылася доляй.  
 Цяпер пад рукой умелай пакорна  
 Яно набывае любую форму.  
 Становіща цеста боханам круглым,  
 І матчыны рукі спрытным рухам  
 Садзяць яго на чарэнь гарачую,  
 Жадаюць, каб ён, першы, удачаю...  
 Час настает,

і на загнече  
 Дымяцца боханы лепшыя ў свеце.  
 Дыміцца, водар жывы выпраменьвае  
 Хлеб свежажытнёвы,  
 хлеб чарэневы,  
 Хлеб са скарынкай  
 румянай,  
 хрусткай,  
 Хлеб з печы старэнысай,  
 цаглянай,  
 рускай.  
 Дзяціства — мінулае далёкае —  
 У памяці толькі рэхам галёкае,  
 Калі яго клікнеш — гукнеш парою.  
 Дзяціства — за казачнаю гарою.  
 І хлеб той чарэневы, гарачы  
 Для памяці — казка з пары дзіцячай.  
 Для сэрца ж і сёня ён — быль непазбыўна,  
 Звычайная самая і самая дзіўная.  
 Пакуль з майм сэрцам нічога не станеца,  
 Яно з гэтай быллю не расстанецца.  
 Яно з ёю б'еца верна і спраўна,  
 Для сэрца яна — і сіла, і праўда.  
 Я ведаю: выкінуць з сэрца быль гэту —  
 Здрадзіць бацькоўскім запаветам,  
 Шукаць шляхоў лёгкіх і лёгкага хлеба.  
 У хлебе ж такім я не маю патрэбы.  
 Другое жыщё мне больш да спадобы.  
 Мне прыклад —  
 сумленныя хлебаробы,

Мне прыклад —

умелыя хлебапёкі.

Душою быць з імі — гонар высокі.  
Я помню заўсёды дарогі і сцежкі,  
Вядуць што да роднае вёскі Дзямешкава  
Да поля з лашчынкамі ды бугаркамі,  
Дзе ведаю кожны кусцік і камень.  
Парою мне хочацца да болі  
Вёску наведаць, выйсці у поле,  
Сустрэцца з сваімі землякамі,  
З іх дужымі, моцнымі рукамі,  
З іх словам, як рунь вясной, сакавітym  
Жывінкаю ўпалаю перавітym,  
З іх поглядам мудрым на справы і рэчы,  
З іх радасцю шчыраю чалавечай.

11

А добрых навін у іх як ніколі.  
Стала радзіць іначай поле.  
Доўга глушыла яго свірэпка,  
За глебу ўхапіўшыся коліс чэпка.  
З болем глядзелі хлебаробы  
На жоўтыя плямы гэтай хваробы.  
А зараз поле зусім не тое,  
Нібы арасілі жывою вадою.  
Бродзіць яно здаровымі сокамі,  
Радуе зборамі высокімі.  
Дружна расце і жыта, і рэпка,  
Болей не глушыць рэпку свірэпка.  
Бушуюць і грэчка, і капуста —

Болей не будзе ў свірнах пуста.

А побач з імі, са старажыламі,  
Да сонца цягненца ўсімі жыламі  
Сцябло развесістае, грузнае,  
Для вёскі патрэбнае, кукурузнае.  
Для госця паўднёвага — для сцябла  
Хапае і ў нас раздолля і цяпля...

12

Добрая змены на родным полі.  
Людзям дае поле ўсё болей і болей.  
Ад іх жа яно бярэ ўсё меней  
Поту, што летам скідай хоць жменяй,  
Працы, што славіцца мазолем.  
Рокат матараў плыве над полем.  
Пайшоў з яго плут услед за сахою.  
Конь — у мінульым адной нагою.  
Цяжка сапернічаць гнядому  
З конскімі сіламі маркі вядомай.  
Хутка, напэўна, і ён, і вупраж  
Рэдкасцю будуць, як сёння зубры.  
На выгане ж, дзе гулялі коні,  
Прасторны гараж будзе ща сёння.  
Слухае родная мая веска  
Тэхнікі рознай рокат і лёскат.  
Слухаюць радасна яго людзі,  
Як самую лепшую з прэлюдый.  
Множацца сілы іх і надзеі,  
Поступ арцельны іх цвярдзее.  
І я гавару землякам: шчасліва!

Усякіх даброт вам!

І асабліва,—

Каб будучы год быў слайным годам —  
У меру дажджлівым, у меру пагодным,  
А восень была каб незвычайнай:

На дзіва хлебнай, на дзіва ўраджайнай.

І хай, калі новы хлеб замесіцца,  
Сведіцца рог маладога месяца  
Над вёскай,

над нівамі,  
над статкамі

Рогам багацца ды дастатку.

І хай яшчэ сонца ўзыходзіць над краем  
Толькі што спечаным караваем.

1960 г.

## ВЯЛІКІ СТАРТ

Адрачомся ад старога свету,  
Абтрасём яго прах з нашых ног...  
З рэвалюцыйнай пеані

Касмічнай эры пачаліся дні.

Адкрыты шлях да зор. Збылося!

Давайце ж прыгадаем ў цішыні,  
Як тэта ўсё калісьці пачалося...

Раней, чым адарацца ад зямлі,  
Чым павядзе Гагарын наш ракету,

На бітву пралетары ішлі,  
Каб адрачыся ад старога свету.

Той свет тримаў людзей у ланцугах,  
Драпежнай хваткаю, няпраўдай воўчай  
Вязаў іх па руках і па нагах

І сёмым потам заліваў ім вочы.

Яны ж хацелі волі і святла,  
Хацелі ўсё і разумець, і бачыць,—  
І знішчыць ненавісны свет датла  
Кляліся перад бітваю гарачай.

І вось настаў вялікі дзень, калі  
Па клічу Леніна, што прагучая набатам,  
На штурм, на бой рашаючы пайшлі  
Рабочыя, сяляне і салдаты.

І свет такіх не бачыў перамог,  
Якую людзі ў дзень той атрымалі,—  
Абтрэслі прах старога свету з ног  
І прыщагненне сіл яго парвалі.

Вялікі старт быў дадзен, і пайшлі,

Свабоду удыхнуўшы на ўсе грудзі,  
Да сонечных вышыняў на зямлі  
Краіны маладой савецкай людзі.  
І іх з дарогі праўды і святла  
Ніхто не збіў, не адхіліў ад мэты,  
Бо партыя народ вяла  
Па ленінскіх бяссмертных запаветах.  
Ісці — уперад і ляцець — вышэй  
Яна вучыла мудра і упартага...  
І сёння на вачах усіх людзей  
Мы дасягаем казачнага старту.  
Ляціць ракета наша аж да зор!  
І мы, хто першым на зямной планеце  
Адкрыў людзям і сонца, і простор,—  
Яшчэ здабудзем Сонца, што ў Сусвеце.  
1959—1961 гг.

\* \* \*

Словам, так:  
На зямлі мы — Гаганавы,  
А над ёй,  
Над зямлёй,  
Мы — Гагарыны.  
Нездарма так еутучны імёны,—  
Тут і там мы  
адным натхнёны:  
Адной праўдаю,  
адной вераю,  
Адной шчасця людскага мераю.  
Мы спачатку  
зямлю узвысеілі,  
Да зямлі потым  
неба наблізілі.  
Наш узлёт  
у касмічны прасцяг —  
Справы нашай зямной працяг.  
1961 г.

**ПАРТРЭТ**  
**Расказ вышываальщыцы:**

Вышываю я «крыжкам»,  
Вышываю «гладдзю».  
Многа вышывак розных ёсьць у мяне.  
Вось гэта — «Дзяўчына ў белым плацці»,  
«Маці з дзіштём» — на той сцяне.  
Вывае, закончыши работу адну ты,  
Ну, думаеш, болей не возьмется. Не,  
Выдасца вольная мінuta,—  
Зноў цягнуцца рукі да мулінэ.  
Вышываю я «крыжкам»,  
Вышываю «гладдзю».  
Не адзін маю ў справе гэтай сакрэт...  
І аднойчы мне кажуць:  
    «Паслухай, Надзяя,  
Ці не вышыла б Леніна ты партрэт?»  
«А змагу? — я у думках сябе пытала.—  
А можа, і ўзяцца сапраўды?»  
Цэлымі днямі не пакідала  
Гэтая думка мяне тады.  
Падбірала я самыя лепшыя ніткі...  
І аднойчы стала мая рука  
Мару здзяйсняць увачавідкі,—  
Стала кідаць шывок да шыўка.  
Я над працаю новай схілілася нізка.  
І калі было позна,  
Далёка быў дзень,  
Нечакана неяк знаёмая рыска

Палатно азарыла, бы светлы прамень.  
Я ад радасці вымавіць не могла і слова.  
І спачатку не верылася нават мне,  
Што вось зараз усмешка Ілычова  
На майм засвеціцца палатне.  
Я шывок да шыўка  
    так старалася класці,  
Я адценні такія хацела знайсці,  
Каб была яго ўсмешка  
    светлай, як шчасце,  
Як лепшыя радасці у жыцці.  
Каб была яго ўсмешка такою простай,  
Што на свеце не знайдзеш нічога прасцей,  
І каб быў у ёй самы мудры роздум  
Аб лесе нашым і нашых дзяцей...  
Я начамі тады не спала, сядзела.  
І калі запаветны быў скончан партрэт,  
Я адчула:  
    душой з ім сама маладзела,  
З ім сама нараджалася зноў на свет...  
А калі мой партрэт глядзелі жанчыны  
І хвалілі дружна: «Ну, як жывы!» —  
Я думала:  
    «Быць ён такім і павінен,—  
Лепей, чым сэрца, не знайдзеш канвы».  
1960 г.

\* \* \*

Пад стукі вагонных калёс  
Аб тых, незнаемы чый лёс,  
Аб новых дарогах-шляхах,  
Нязведеных далях-краях  
Хораша думаеца.

Пад ціхае плёеканне хваль  
Зарэчная мроіщца даль,—  
Аб чымсь запаветным, сваім,  
Аднойчы забытым зусім,  
Хораша думаеца.

Пад посвіст зімовых завей  
Аб дружбе, з якою цяплей,  
Аб тых, хто ў дарозе брыдзе,  
Аб новай вясне, што йдзе,  
Хораша думаеца.

Пад весні зялёны шум  
Праходзяць турботы і сум,—  
Аб радасцях светлых зямных,  
Аб справах цудоўных людскіх  
Хораша думаеца.

І толькі калі кругом  
Грукоча далёкі гром,  
Аб лютай жахлівой вайне,  
З дзяцінства што помнідца мне,  
Трываожна думаеца.  
1959 г.

\* \* \*

Многа ёсць на зямлі калек,  
На зямлі і ў маёй старане.  
Дажываць яны будуць свой век  
Напамінкам лсывым аб вайне.

У адных з іх няма вачэй,  
У другіх жа — рука адна.  
Ну, а трэцім яшчэ цяжэй:  
Ім скалечыла душы вайна.

Яны з крыўдай глядзяць на свет.  
Ім кашмары сняцца ўначы.  
Руکі доўга лячыў лазарэт,  
А душу паспрабуй палячы.

Яе раны залечыш на час,  
А здарыцца што-небудзь — яны  
Адкрываюцца ўсе ураз,—  
Ажываюць малюнкі вайны.

І ад тых успамінаў і сноў  
Паратунак — у веры адной,  
Што вайна не паўторыцца зноў,  
Не залъе мірны дзень крывёй.  
1959 г.

## ЗІМНЯЕ СОНЦАСТАЯННЕ

Ахутаны бўй увесь  
прыщемкам бясконцым  
Самы кароткі дзень.  
Запальвалі ліхтары.  
Сонца як не ўзыходзіла.  
Што сталася з сонцам?!  
Не бачыў ніхто ні ранішній,  
ні вечаровай зары.  
Нам неставала дня.  
І, будучы не ў гуморы,  
Мы гаварылі зноў нервова аб вайне,  
Казалі, што часам даводзіць да зморы  
Трывога пякучая:  
    будзе вайна ці не?  
Як вечнасць, цягнулася ноч,  
    глухая і сцюдёная,  
Далёкая самая з усіх начэй ад вясны.  
У сонным мазгу  
    устыхвалі думкі дзённыя  
Ды цяжка варочаліся  
такія ж трывожныя сны.  
Затое з падёгкай якой  
    мы сустракалі світанне!  
Убачылі мы і зару,  
    і першы праменъ...  
На гэтым канчалася  
    зімняе сонцастаянне,—  
Угору пайшоў  
павольна, ды верна дзень.  
1961 г.

## СВЯШЧЭННАЯ ЗЯМЛЯ

Святочная свежаець на вуліцах Дэлі.  
Палац презідэнцы.  
Раскошны пакой  
Адкрыты для ўсіх,  
Каб усе глядзелі  
Дары — сімвал дружбы людской.  
О, дружаць індыйцы верна і шчыра.  
І сёняня яны пакланіцца прыйшли  
Яшчэ небывалым сувенірам —•  
З далёкай савецкай зямлі.  
Глядзяць з захапленнем на дзіўную вазу,  
Тканіны узорныя вабяць іх.  
Праходзяць далей і,—  
    не скончыўшы фразу,  
Змаўкаюць, хмурнеюць уміг.  
Прад імі — просценъская скрынка  
З зямлёй,  
    волаградскай зямлёй...  
У цёмных вачах індыйца іскрыцца  
Свято пашаны жывой.  
У цёмных вачах —  
парыў любvi брацкай  
Да рускіх,  
    да слайной народнай сям'і...  
...Вось так бы па жменыцы зямлі волаградскай  
Раскінуць па ўсёй неабдымнай зямлі.  
Раскінуць усюды,  
    дзе толькі ёсць людзі.

Ідзіце глядзіще,  
малы і стары!  
Хай гэта зямля вам сэрды будзіць,  
Вялікую праўду хай азарыць.  
Ідзіце,  
як коліс паломнікі ў Меку,—  
Але не з малітвай,  
а з клятваю — не забыць,  
Якой цаной савецкаму чалавеку  
Свабоду для вас удалося здабыць.  
1956 г.

## СТРОНЦЫЙ

Стронцый-90 — радыёактыўны із ато п..  
Солі ж звычайнага стронцыя  
ўжываны а ў піратэхніцы.

Слова гэта сугучнае  
са словам «сонца».  
Ды іх рыфмаваць ці будзеши цяпер наўрад.  
Разумееце, гэта слова «стронцый»?  
(Паспрабуй паставіць яго  
з сонцам у рад.)  
Так, так, гэта той самы стронцый,  
Прад якім цымянеюць  
і порах, і свінец,  
Аб якім на кожнай газетнай старонцы  
Папярэджваюць:  
«Стронцый — гэта канец».  
Скажам, выбухне бомба на планете дзесяці.  
І з месца таго,  
адразу ва ўсе бакі,  
Пачненца стронцыя  
смертаноснае шэсце,  
Якое не спыняць ні людзі,  
ні іх багі.  
Дзеци слабей за нас,  
ім хопіць меншай дозы.  
Ручкі працягваць  
будуць да нас дарма,—  
Не ведаючы,  
што тут не памогуць слёзы,  
Не верачы,

што тут паратунку няма.  
Будзе няўцям малым,  
    што мы ім не абаронцы  
Хаця засланялі да гэтага  
        ад самых розных бед  
Што нас саміх  
            вось-вось даканае стронцый  
І ўслед за дзецымі  
            адправіць на той свет.  
Калі ж нас там  
            пацягнуць у пекла якія дурні  
Спрачацца не будзем,  
    з усмешкаю скажам: «Пайшлі»  
І здасца нам пекла  
            мірнаю смалакурняй  
Перад тым, што мы чулі і бачылі на зямлі...  
Ды хопіць, бадай, каркаць.  
    Я чую слова папроку  
Я чую голас магутны і звонкі,  
        як майскі гром:  
— Даволі з нас паніхід!  
    Вайна — назад, і ні кроку  
Далоў вайну —  
        гэты ўзаемны пагром!  
А голас з будучага  
            гучыць шчасліва і ўрачыста:  
— Бомбы скінуты ў мора,  
        гарматы пайшлі на злом  
Знішчана самае страшнае  
            на зямлі злачынства

Пакончана з самым вялікім  
    на свеце злом!  
— А што са стронцыем,  
        гразою быцця чалавечага'  
— А вы галаву ўзніміце,  
        вы паглядзіце ўверх!  
Вы бачыце, цэлае неба  
        агнямі расквечана!  
Вы бачыце гэты,  
        нябачаны шчэ, феерверк?!

Ён асвятляе,  
        напэуна, не менш як з паўсвета..

Гэта майстры піратэхнікі  
        розных краін  
Радуюдда разам,  
        што на вайну накладзена вета  
Што на небе не будзе хмар,  
        а на зямлі — руін.

Вы толькі глянцые!  
Не піратэхнікі — магі!  
Заўважце, расшчодрыліся  
        асабліва майстры  
На чырвань і пурпур,—  
        як вялізныя ружы і макі  
Палыхаюць-квітнеюць  
        паветраныя каstry.

Яны — бы асколкі  
        самога барвовага сонца.  
І колер гэты  
        надае святочным агням

Не што іншае,  
як пераўтвораны стронцый,  
Радня таго стронція,  
гразіў што гібеллю нам..  
Ірвуцца, пырскаюць  
агнямі ракеты ў паветры.  
І, гледзячы радасна  
на гэты дзівоены парад,  
«Сонца» і «стронцый»  
рыфмуюць смела паэты,  
«Стронцый» і «сонца»  
ставяць у адзін рад.

1961 г.

## ЗАРНІЦЫ

Расчынію шырокая весніды,  
У начную ціш выхаджу.  
Я зарніцы —  
дажджоў прадвесніцы  
Сёння зноўку бачыць хачу.

Хачу знаць, колкі будзе зелені,  
Будзе свежасці для людзей,  
І ці вырасце ўсё,  
што сеялі,  
З чым звязалі столькі надзей.

Вось і радуюся зарніцам.  
Знаю, следам за імі дождик  
Пачне шчодра паіць зямліцу,  
Паліваць яе ўшыр і ўдоўж.

Яна ж толькі аб гэтым і марыць...  
Дзесьці зноў, за далёкім сялом,  
За далёкаю-дальняю хмарай  
Узмахнула жар-птушка крылом.

Я загрукаю ў аканіцы,  
Я людзей разбуджу,  
абвяшчу:  
«Людзі, бачыў я зноў зарніцы! —  
Быць дажджу,  
залатому дажджу!»  
1961 г.

## НОЧ НЕПАКОІЦЦА...

Вздохи дня есть в дыханье ночюм.  
A. Фет

Глядзець уніз отаміўся месяц  
І прытаіўся між аблок.  
Па соннай вуліцы ля весніц  
Прабег імклівы весярок  
І, легка выбегшы за вёску,  
На лузе сена ўзварушъё.  
То вось пачуяся хвалі плёскат  
У насцярожанай цішы.  
То птушка закрыгыць спрасоння  
І затрапечыцца ў траве.  
То каласы ўраз загамоняць,  
Затрызняць ціха аб жніве.  
То нечаканая зарніца  
Расцее рантам ночы ценъ...  
Ноч непакоіцца: ёй сніцца  
Гарачы працавіты дзень.  
1954 г.

## ДОЖДЖЫК

Без ветраў і раскатаў грамавых  
Пайшоў ён раптам, цёплы і спакойны.  
І ўжо глядзяць пучкі лісткоў жывых  
З духмяных почак на таполі стройнай,  
І нібы чуеш, як трава расце,  
І зелянеюць неўзабаве ўсходы...  
Аб сціплай чалавечай дабраце  
Напомніць дожджык гэткі мне заўсёды.  
Жыве дзесь побач чалавек, і ён  
Не любіць гучных слоў,  
Хваліцца  
Заслугамі не будзэ, як закон,  
Не сыпле громаў з бліскавіцай.  
І непрыкметны часам ён таму.  
Ды вось у цяжкія гадзіны  
Суцешыць, гору памагчы твайму  
Сумее, можа, толькі ён адзіны.  
Не будзэ ён ні ахаць, ні ўздыхаць,  
А моўкі рукі пакладзе на плечы  
І скажа ціха:  
«Хопіць гараваць».  
І ўсё так будзе проста і дарэчы.  
Ад дабраты яго адчуеш ты  
Прыліў у сэрцы сілы новай....  
Ліеща дожджык, цёплы і густы,—  
Як госць жаданы для зямлі вясновай.  
1956 г.

## АДЫХОД ЛЕТА

Над галавою сінява плыве.  
І воблачка па-летняму бялее  
У гэтай невыказнай сіняве,  
Бялее, як на возеры лілея.

Ды набліжэнне іншае пары  
Зайважыць можна ў гэтую часіну.  
Не-не і ўбачыш раптам: угары  
Пранесла лёгкім ветрам павуціну.

На фоне светлым, сонечным яна  
Мільгнула сумнаватаю прыкметай.  
Табе здалося: гэта сівізна  
Гарачай працай стомленага лета.

Ды ціхае і светлае яно,  
Хоць дні ягоныя ужо на схіле,—  
Во да гадзіны гэтай ўсё адно  
Зрабіць паспела, што было па сіле.

Ты чуеш, як звіняць дзеся галасы.  
То палявой бясконцаю сцяжынкай,  
Па-над якой звіоалі каласы,  
Ідуць у вёску з песнямі дажынкі.

Сад не шуміць, бо не узніяць галін:  
Яны сагнуты цяжкімі пладамі.  
Даспелі гронкі маладых рабін,

Палаюць чырваниню паміж лістамі.

І прад нязмерным выспеўшым дабром,  
Прад гэтым збожжам, садам ды рабінай  
Не так і сумны летніх дзён надлом,  
Адзначаны асенняй павуцінай.  
1955 г.

## **АГРАНОМ**

Вецер вясновы ў полі гудзе.  
Вецер хвалюе сонца ў вадзе.  
Між снегам і сонцам,  
Полем бясконцым  
Насустрач ветру дзяўчына ідзе.  
У поле сягоння яна прыйшла  
Самая першая з сяла.  
Хоча ўбачыць яна сама,  
Ці многа тут весняга святла,  
Ці многа тут весняга цяпла.  
Мо' ўсходы отубіла зіма?  
Усё абуджаеца кругом.  
Полем вясновым ідзе аграном.  
Першай вясну сустракае яна,  
Хаця турботы нясе ёй вясна,  
Хаця надыходзіць той час,  
Калі раніцовую зару,  
Калі вечаровую пару  
У полі сустрэне штораз.  
У полі сустрэнецца аграном  
І з першым вясновым дажджом.  
У полі пачуе аграном  
І першы вясновы гром.  
І першая ўбачыць яна,  
Як зелені жытній сцяна —  
Ад працы яе маладой,  
Ад промняў жывых веснавых,  
Ад кропляў жывых дажджавых

Становіща залатой.  
І першая ўбачыць яна,  
Што выспела збажына,  
Што вырашчан ураджай,  
Хутчэй яго толькі ўбірай.

Ёй скажуць усім сялом:  
«Дзякую табе, аграном!  
Вялікае дзякую табе!..»  
Вецер вясновы ў полі гудзе,  
Вецер хвалюе сонца ў вадзе.  
Насустрач ветру дзяўчына ідзе  
І думае аб сяўбе.

1956 г.

## ІМ ЧЫЦЬ МАШЫНА ХУТКАЙ ДАПАМОГІ

Імчыць машына хуткай дапамогі.  
Ратунак, пэўна, некаму нясё.  
Яе сірэна — як сігнал трывогі,  
І адкрываюць ёй дарогу ўсе.

І паставыя ў будках, кожны стрэчны,  
Не зводзячы з яе вачэй,  
Удачы будуць ёй жадаць сардэчна,  
У думках падганяць: «Хутчэй, хутчэй!»

Скароцяць пажаданнямі дарогу,  
Машыне, знаю, не спазніцца той...  
...Вось так бы нам заўсёды біць трывогу,  
Як толькі стрэўся чалавек з бядой.  
1959 г.

## МАЦІ ЧАКАЕ СЫНА

Стракоча сарока, стракоча.  
Аб чым расказачь яна хоча,  
Другім, можа быць, і няўцям.  
А маці? О, ведае маці,  
Аб чым гэта птушка на хаце  
Шчабечা — быць скора гасцям.  
Другі дзень стракоча сарока.  
Пабегла дарога далека,  
Далёка, за небакрай...  
І маці падоўгу з парогу  
Маўкліва глядзіць на дарогу:  
«Хутчэй жа, сынок, прыязджай»  
А недзе на тую ж дарогу  
З глыбокай сардэчнай трывогай  
Дзяўчыя вочы глядзяць.  
І ў іх то надзеі іскрынка,  
То горкага суму слязінка —  
Не можа яна не чакаць.  
Дзень трэці стракоча сарока.  
Пабегла дарога далёка,  
Хтось едзе дарогаю той.  
Прыкметіла маці сына,  
Угледзела хлопца дзяўчына.  
Куды ж раней пойдзеш, хлапчына,  
Да маці ці любай сваёй?  
1956 г.

## ХУСТКА

Ёсць у кожнага мара харошая.  
Вось і я памарыць люблю:  
Сабяру толькі крышку грошай  
І табе, маці, хустку куплю.

Не такую, купляў што спехам  
У студэнцкую пару,—  
Я усе магазіны аббегаю,  
Падарунак пакуль падбяру.

І знайду я такую хусту,  
Па ўсяму каб падышла —  
І была каб табе па густу,  
І каб з лепшага пуху была.

Няхай хустка гэта пуховая,  
Няхай мяккі яе пух  
Ад прастуды цябе ахоўвае  
У дні слоты і завірух.

Няхай будзе яна тваёй гордасцю.  
(Знаю, прыйдзе суседка, і ёй  
Ты з належнай матчынай годнасцю  
Падарунак пакажаш мой.)

І пакуль дачакаемся стрэчы,  
Няхай хустка сыноўняй рукой  
На твае, маці, ляжа плечы,  
Дасць табе і цяпло, і спакой.

1961

## Я ІДУ ЗЯЛЁНЫМ ЛУГАМ

Я іду зялёным лугам,  
Сцелецца трава.  
І чамусыці кругам-кругам —  
Галава.

Ці таму, што я ў брыгадзе  
Лепшая жняя;  
Ці таму, што ўчора ў садзе  
З ім сядзела я.

Гуляў вецер русым чубам,  
Казаў хлопец мне,  
Што я стала яму любай  
Яшчэ па вясне.

І што я яго надзея,  
Сонейка яго,  
Жыць не можа без мяне ён  
Дня ні аднаго.

Я ж стрымала у сакрэце,—  
Не сказала, не! —  
Што і ён за ўсё на свеце  
Даражайшы мне...

Я іду зялёным лугам.  
Сцелецца трава.  
І ад шчасця кругам-кругам  
Галава.  
1954 г.

## КАБ Я ЗНАЛА

Раніцою у сад я выйшла,  
І кіунула галінкаю мне  
За зіму настыўшая вішня,  
Ціха тужачы аб вясне.

Нібы ведае, што сама я  
Разам з ёю чакаю вясны...  
Вішня-вішанька дарагая,  
Скора збудуцца твае сны.

Дачакаешся белых кветак  
І шумлівай зялёной ліствы...  
Каб я знала, што прыйдзে гэтак  
Мая радасць у дзень веснавы,

Каб я знала, што ясным ранкам  
Да майго ён падыдзе акна,  
Што парой вечаровай з гулянкі  
Больш не буду прыходзіць адна,

Не тужыла б я, вішанька-вішня,:  
Толькі б клікала сэрцам той час.  
Не сумуй, не трывожся залішне –  
Скора прыйдзе вясна да нас.

1955

## ВЕСНАВОЕ

Прачынаешся раніцою,—  
Табе ў очы ударыць свято.  
Не пазнаеш свайго пакою,  
У ім змроку нібы не было.

У ім водсвет вясны бясхмарнай,  
Поўны ён маладога святла.  
Зайка — променъ жывы янтарны  
На сцяне, на абрусе стала.

Яго ўбачыши — дзяцінствам павеє  
І яшчэ нечым светлым такім,  
Што, як радасная надзея,  
Авалодае сэрцам тваім.

Нібы дзеўчыне закахана  
Заглянуў ў очы ясныя ты  
Ці пачуў голас маці рана,  
Поўны ласкі і дабраты.

Ты падыдзеш, усхваляваны,  
Да акна, скажаш: «Добры дзень  
Добры дзень, веснавыя туманы!  
Добры дзень, веснавы прамен!»

1956 г.

## ШЧАСЛІВАЕ РЭХА

Мы моўчкі стаім  
На сонцам залітай палянє.  
Павевам сваім  
Чаруе нас светлае ранне.  
Бялюткіх аблокаў сям'я  
Павольна плыве па небе.  
Чакаю: сяброўка мая  
Скажа мне зараз што-небудзь.  
Гарэза яна — як дзіця,  
На выдумкі, ой, майстрыха!  
Ды тут ад свайго пачуцця  
Змянілася, стала ціхай.  
Уся яна — ўвага і слых,  
Уся яна — захапленне.  
А вочы смяюдца, у іх  
Іскрынкі якогась рашэння.  
На дыбачкі стала аж,  
Рот акружыла далонькай.  
«Ты чуеш голас наш?!» —  
Крыкнула звонка-звонка.  
І коціцца мігам адказ  
Нядрэмнага рэха.  
Насустроч пабеглі ад нас  
Раскаты вясёлага смеху.  
Смяедца каханка мая —  
Рада находцы без меры.  
«Паслухай! Кахаю я,  
Кахаю і ў шчасце веру!»

«І я-я», — ёй уторыць гай,  
«І веру-у», — шчыра гукае.  
І нават птушыны грай  
На нейкі момант змаўкае.  
Прыціхлі усе: салавей,  
Сініцы і берасцянкі —  
Не чулі яны раней  
Гаворкі маёй кахранкі.  
Яна ж паглядзіць на мяне:  
Маўляў, падзялі ўцеху.  
Ды зноўку задорна гукне  
Свайму субяседніку-рэху.  
Смяюся я разам з ёй.  
І верым мы шчыра, як дзеци,  
Што там, за зялёнай ліствой,  
Знаходзіцца нехта трэці.  
І любай кажу я ўсур'ёз:  
«Не рэха табе адказала,  
А нечы шчаслівы лёс —  
Шчаслівых наўкола нямала.  
Нехта, як мы, малады,  
Радасны і прыветны  
Прыйшоў раніцой сюды  
З марай сваёй запаветнай...»  
Смяецца сяброўка ў адказ  
Свайм непаўторным смехам.  
Звяртаяцца смех да нас  
Шчаслівым раскацістым рэхам.  
1959 г.

ВЯСНУШКІ

Маленькія бяскрыйдныя вяснушки...  
А колькі клопатаў было дзяўчыне  
Парой вясноваю, калі вяснушки,  
Як зоры вечарам на небе чыстым,  
На твары высыпалі дружна.  
Здавалася тады дзяўчыне,  
Што ўсю красу яе яны загубяць,  
Што зробяць яе вельмі непрывабнай  
Маленькія бяскрыйдныя вяснушки.  
І горка праклінала іх яна  
І не навіснымі іх называла.  
І доўга так было, пакуль  
З любоўю не спаткалася сваёй  
Вясноваю парой дзяўчына.  
Яны сядзел побач да зары.  
Калі ж зара яе твар асвятліла,  
Глядзеў хлапчына, як зачараваны,  
На твар яе, а потым і сказаў:  
— Якая ты прыгожая ў вяснушках...  
І у першы раз яна не крыўдавала,  
Што пра вяснушки гаварылі ёй.  
І ў першы раз падумала яна,  
Што не такая страшная загана —  
Маленькія бяскрыйдныя вяснушки.

СПАТКАННЕ

— Як хораша! А колькі, скажы, часу?  
Яшчэ, напэўна, рана? Пяць гадзін!  
Не можа быць! Жартуеш ты, канешне.  
Зусім нядаўна ты ка мне прыйшоў.  
Пагаварыць як трэба не паспелі,  
І пяць гадзін ужо.

Не, не,  
Гадзіны дзве, не болей.

Праўда?

— Не, дарагая, не жартую я.  
Ды што нам да гадзіншка, скажы?

— Як разам мы — бягучь-бягучь гадзіны.  
— Нічым іх не спыніць і не суняць.  
Калі цябе я днёём чакаю,  
Калі чакаю вечарам цябе,  
На стрэлкі часта-часта паглядаю.  
Здаецца мне:

яны стаяць на месцы.

Тады мінуты за гадзін даўжэй,  
І вечнасцю здаюцца мне гадзіны.  
А ў час прызначаны прыходзіш ты —  
Навыперацкі стрэлкі паймчалі.  
Пагаварыць з табою не паспелі,  
А тут глядзіш — світанне ў акне,  
І зноў «бывай» ты кажаш мне.

## **САСНА**

Вы бачылі, можа, якая яна?  
Здалёку яна не відна...  
Стайць, як непрыкаянная,  
У полі на ўзгорку адна.  
Аб знешнім яе выглядзе  
Ужо не кажу. Хаця  
І сонечных промняў, і вільгаці  
Хапае ёй для жыцця:  
Ні гонкасці той зайдроснай,  
Ні вогненна-меднай кары,—  
Чым вызначаюцца сосны  
Побач зуеім, у бары.  
Не вельмі ім там раскошна.  
Заўсёды, вясной ці зімой,  
Дзяліцца даводзіцца кожнай  
Апошнім з суседкай сваёй.  
Цяжкія бываюць годы.  
Ды сосны і ў чорны дзень  
Пароўну ўсе дзеляць выгоды:  
І сокі, і сонца, і ценъ.  
І дружна, корань да кораня,  
Дружна, ствол да ствала,  
Стромкія, меднакорыя,  
Цягнуцца да святла.  
Імкнуцца яны ў паднябессе...  
Ну як парадаеш іх  
З саеной, што расце не ў лесе,  
Не ў ліку сясцёр сваіх!

... Вы бачылі, можа, якая яна?  
У полі на ўзгорку адна  
Стайць, як непрыкаянная,  
Гібее на пні сасна.  
1961 г.

© OCR: Камунікат.org, 2011 год  
© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2011 год  
© PDF: Камунікат.org, 2011 год

## З М Е С Т

Песня пра хлеб (пазама)

Вялікі старт

\* \* \* Словам так

Партрэт

\* \* \* Пад стуки вагонных калёс

\* \* \* Многа ёсць на зямлі калек

Зімніе сонцестаянне

Свяшчэнная

Стронцый

Зарніцы

Ноч непакоіщца...

Дожджык

Адыход лета

Аграном

Імчыць машына хуткай дапамогі

Маці чакае сына

Хустка

Я іду зялёным лугам

Кабязнала

Веснавое

Шчаелівае рэха

Вяснушки

Спатканне

Сасна

Вярцінскі, Анатоль Ільіч.

Песня пра хлеб (вершы і паэма). Мінск,  
Дзяржвыд БССР, 1962.

На белорусском языке

Вергинский Анатолий Ильич

ПЕСНЯ ПРО ХЛЕБ

Государственное издательство БССР

Минск 1962

Рэдактар Хв. Жычка Мастак Л. Прагін

Мастацкі рэдактар М. Шырокая

Тэхнічны рэдактар В. Яромленка

Карэктар А. Чарнякова

© OCR: Камунікат.org, 2011 год

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2011 год

© PDF: Камунікат.org, 2011 год